

У СНЕЖНІ мінула а  
года споїнілася 40 га-  
доў з таго часу, калі быў  
скасаваны Шаращоўскі  
раён. Безумоўна, гэта  
аказала моцны ўплыв  
на далейшае раз-  
віццё пасёлка. Але,  
нягледзячы на ўсё,  
ён і цяпер утульны і  
прыгожы. Сваёй зе-  
лянкінай і кветкамі  
радуе Шаращова не  
толькі мясцовых  
жыхароў, але і гас-  
цей.

Давайце заглянем у мінулає паселка, пазнаєміся з яго гісторіяй. Найстарожитнішы дакумент, у якім упамінаецца аб мястечку Шарашова, знаходзіцца ў архіве былога Міністэрства юстыцыі ў Москве. У ім гаворыцца аб дараванні ў 1380 годзе вялікім князем Літоўскім Вітаутам Шарашова Камянецкай воласці з землямі, лясамі, водамі Мікалаю Насуце Шампарту.

Гэта было шматлюднае мястечка, з трох бакоў акружанае непраходнымі балотамі, з якіх бярэ свой пачатак рака Левая Лясная. Яшчэ з аднаго боку да мястечка прымыкала пясчаная, амаль бясплодная раўніна, за якой пачыналася Белавежская пушча. Пражывалі ў Шаришове ў той час плямёны фрэмінгаў, а асноўным заняткам яго жахароў было смалакурэнне.

Двойчы перасякаў у  
1516—1517 і ў 1526—  
1527 гадах Беларусь па-  
сол свяцічэннай Рымс-

кай імперыі Сігізмунд Гербейштайн (1486—1566г.г.), пакіруваючыся ў Маскву і Ноўгарад. У яго "запісках аб Масковіцкіх спраўах" гаво-

дучай з Кракава праз  
Люблін, Брест, Камянець,  
Ваўкаўыск у Вільню, сад-  
зейнічала эканамічнаму  
развіцію мясточкa. З'я-  
віліся шынкі (корчмы), са-

хавалася). На прапягуту 16–18 стагоддзяў у мястэчку існавала вядомая іканапісная школа, абычым гаворыць вельмі рэдкі рукапісны помнік

# СТАРАЖЫТНЫЙ АРАШОУ

рыца, что Шарашова —  
город, нядзюна пабудава-  
ны ў вялікім лесе.

З пачатку 16 стагоддзя Шарашова належала бе-расцейскаму старасце Ю. Глінічу — уладальніку Чарнаўцыц і Турны. Зянь Ілліча — берасцейскі войт Ян Абрамовіч пра-дае ў 1536 годзе Шара-шова з воласцю польскай каралеве Боне за вялікія ў той час грошы — 240 тысяч літоўскіх грошай. З мэтай прыцягнучы у свае землі гандляроў і рамес-нікаў каралева даруе мя-стечку Магдэбургскае права. Больц паспяхова сталі развівачца рамё-сты, а таксама гандаль ка-рабельнымі соснамі з Бе-лавежскай пушчы, якія сплаўлялі па рэках Ляская, Заходні Буг і Еўропу.

У 1578 годзе Шарашо-  
ва служыць зборным пунктам для польска-  
літоўскіх войскі, які ішлі  
на барацьбу супраць  
цара Івана Грознага.

Зручнае размяцчэнне  
Шарашова на дарозе, вя-

ладоўня, піваварня, якія давалі вялікія даходы. З 1566 года Шарашова ўваходзіць у склад Берасцейскага павета. З пачатку 17 стагоддзя значна пагаршаецца эканамічны стан мястэчка. Прычынай гэтаму стаў перанос сталіцы Рэчы Паспалітай з Кравака ў Варшаву. Дарога ў новую сталіцу з Вільні праходзіла далёка ад Шарашова. Паменшала колькасць гандлёвых абозаў, якія ішлі праз мястэчка.

З а ц я ж н я ю ш в е д с к а -  
п о л ѿ с к і я в о й н ы 17-18  
стагоддзя неаднаразова  
разбурали Шарашова,  
таму рамеснікі і гандля-  
ры вызвалиліся ад падат-  
каў. У 1760 годзе ў Ша-  
рашове пабудавана Пра-  
чысценская царква, якая  
па сваім унутраным аб-  
сталяванні і харектару  
жывапісу іканастаса на-  
лежала да старажытней-  
ших у Гродзенскай гу-  
берні. Царква працтвала  
амаль два стагоддзі (у  
последнія вячны час не за-

**16** стагоддзя "Шара-шоўскасе Евангелле", якое цяпер знаходзіцца ў Мінску ў мастацкім музеі.

У хуткім часе Шара-шова страчвае Магдэ-бургскія права і пера-ходаіць у дзяржайны ма-ёнтак, а пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалі-тай становіцца цэнтрам Пружанскага павета Гродзенскай губерні з захаваннем гарадскага самакіравання. Такім чынам, мяшчане паз-беглі прыгнётую і бараць-бы за асабістую свабо-ду, перажытую насель-ніцтвам Дывіна, Лагішы-на, Малеча.

Што ўяўляла сабой  
Шарашова ў той час?  
Даведваемся аб гэтым з  
апісання, складзенага ў  
1793 годзе. У мястэчку  
былі вуліцы Камянецкая,  
Віленская, Астраўецкая,  
Новая і два рынкі — ста-  
ры і новы.

(Заханчзни  
на 4-й стар.)

Районные  
выборы  
5 октября  
1997 г.